

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 195 (6171) | 23 жніўня 1938 г., аўторак | ЦЕНА 10 КАП.

РАШЭННІ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА ПАРЛАМЕНТА—У МАСЫ

21 жніўня закончыла сваю работу Другая Сесія Вярхоўнага Савета Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. На працягу 12 дзён выбарнікі савецкага народа — дэпутаты сацыялістычнага парламента абмяркоўвалі і аднадушна прынялі рашэнні па важнейшых дзяржаўных пытаннях.

Усе разгледжаныя Сесіяй пытанні, вырашаючыя роўня галіны нашага жыцця і будаўніцтва, адволька дэлегаваны дэпутатамі Вярхоўнага Савета. Усе гэтыя рашэнні з выключнай сілай дэманструюць неупушчаны рост і росквіт нашай сацыялістычнай рэалізацыі велізарную магучасць і несакарнальнасць савецкай дзяржавы. Работа Сесіі яшчэ і яшчэ раз паказала, як вяліка і бязмежна любоў і адданасць савецкага народа сваіму Ураду, большэвіцкай партыі, вялікаму правяду — таварышу Сталіну.

Кожны закон, рашэнне Сесіі прасякнутае сталініскай любоўю і клопатамі аб савецкім народзе, аб яго дабрабыце, шчасці, аб яго вольных правах, залічаных у Сталініскай Канстытуцыі. Сесія, як вядома, зацвердзіла адзіны дзяржаўны бюджэт на 1938 год. У 126-мільярдным бюджэце нашай дзяржавы, як улюстры, паказаны гіганцкі размах сацыялістычнага будаўніцтва, рост нашай культуры і гаспадаркі, дзяржаўна-працоўны, рост магучасці і абароназдольнасці нашай рэалізацыі. 47,2 мільярда рублёў на фінансаванне народнай гаспадаркі, 31,4 мільярда на сацыяльна-культурныя мерапрыемствы. 27 мільярдаў на абарону! Сапраўды ўзрушальныя лічбы. Тады гіганцкі размах сацыялістычнага будаўніцтва, такі бліскучы рост культуры і дзяржаўна-працоўных па плячы толькі краіне сацыялізма, краіне Сталініскай Канстытуцыі; крэпце, дзе лавяць сілы — народ і камунізм — зліліся ў адно маналітнае, цэлае і непарушаемае.

Такой магучай краіне, такому героічнаму народу не страшны прываічаны японскі самураі, германскія фашысты — гэтых ворагавых бандытаў, якія рыхтуюць новыя страшныя злачынствы перад чалавечым, новай крывавай боні, 170-мільянага савецкага народа. Вораг ніколі не застае знянак. Над народ чэбрда палітае мудрыя словы роднага Сталіна аб капіталістычным акружэнні, аб неабходнасці баявой мабільнасці гаспадаркі. І таму Сесія Вярхоўнага Савета — сапраўдны гаспадар савецкай вямлі — выразіла пэўную волю ўсяго народа, калі адзначала на абарону рэалізацыі 27 мільярдаў рублёў.

З поўным задавальненнем, з пачупітым эканамічным гордзістым сустракаючы ўсе рашэнні Сесіі, савецкі народ з асаблівай сілай і натхненнем апладзіруе, адбарае мерапрыемствы свайго сацыялістычнага парламента па ўзмацненню магучасці свайго роднай, героічна-любмай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота. У гэтым скаваюцца святашчынныя пачупі савецкага патрыятызма, гаспадаркі і адольнасці нашай рэалізацыі, калі галіну, фашысцкіх бандытаў, калі толькі, катэжыя страціўшы розум, яны пасмеюць напавіць на нашу вямлю.

Нічога палобнага не бывае і не можа быць у краінах панавання капітала. Бюджэты фашысцкіх дзяржаў — гэта бюджэты бессаромнага аграблення працоўных, бюджэты голду і жабрацтва мільянаў у імя інтарэсаў прагаітай кучкі капіталістаў, памешчыкаў, фашысцкіх авраілаў; у імя новых грабежніцкіх войнаў.

Дэпутаты Вярхоўнага Савета аддалі многа ўвагі абмяркоўваючы Палажэнне аб судадворстве, якое пабудавана на аснове Сталініскай Канстытуцыі. У буржуазных краінах хлусней і балбэтней аб «роўнасці» ўсім грамадзянам перад судом буржуазны імкнення захавалі тое бяздольнае, якое існуе паміж беспраўным становішчам працоўных і панаваннем эксплуатацятараў. Буржуазны лезе са скуры вон, каб захавалі сапраўдны класавы характар суда. Буржуазны суд цалкам пастаўлен на службу, на эканамічную абарону інтарэсаў эксплуатацятараў і крөөпінцаў. Няма чаго і гаварыць аб фашысцкіх краінах, дзе суд прадстаўляе сабой гаспадарку над прыватным. Вядома, напрыклад, што ў фашысцкай Германіі, Японіі з судом і без суда расстраляваюць, катуюць у турмах, у канцэнтрацыйных лагерах дзесяткі

тысяч чэсных людзей, уся «віна» якіх заключаецца ў тым, што яны выкравалі буржуазную хлусню, што яны не жадаюць быць пакарэннымі рабамі капітала.

Толькі наш савецкі суд бесь сапраўды народны суд, які цалкам абараняе інтарэсы працоўных, ахоўвае вольны заваяваны сацыялізма. Наш савецкі суд уваваляе ў сабе прыяцыпы сацыялістычнага дэмакратызма. Зорка ахоўваючы інтарэсы сацыялістычнай дзяржавы, савецкае права суддэ бялітасна громіць падлы адраўніваў — траіццка-бухарнісцкіх, нацыяналі-фашысцкіх бандытаў і іншых пінбэяў і дыверсантаў, заклітых ворагаў нашай рэалізацыі, прадальных сабаг фашызма. Палажэнне аб судадворстве зацверджана ў поўнай адпаведнасці са Сталініскай Канстытуцыяй. Яно чотка і ясна вызначае, як павінна быць пабудавана судовая сістэма нашай дзяржавы, садзейнічае паліпшэнню работы суда, яшчэ больш набліжае яго да мас і ўмацавае іх удзел у яго рабоце.

З вялікім адарваннем краіна сустрапае зацверджаным Сесіяй закон аб грамадзянстве СССР. Гэты закон кожным савецкім грамадзянінам успрымаецца з пачупітым вялікім гордзістым. З новай сілай падрастваліца веліч Сталініскай Канстытуцыі, поўная роўнасць усіх грамадзян СССР, незалежна ад нацыянальнасці і расы, і адлічтва грамадзянства ўсім Саюзным рэспублікам.

З усёй сілай свайго аўтарытэта і закона Сталініскай Канстытуцыі, як явіну вока, абарагае дасціпства савецкага грамадзяніна. Грамадзянін! У нашай краіне гэта слова гучыць велікім горда. Вялікае шчасце быць грамадзянінам Савецкага Саюза, прымаць удзел у сацыялістычным будаўніцтве. Гэтага шчасця, гэтага поўназначнага жыцця пакуль што забавулены працоўныя ў капіталістычных краінах. Фашысцкія капіталы сваім крывавым ботам зацаталі ў бруд чалавечы дасціпства. Слова грамадзянін у краінах фашызма гучыць здалекам над чалавечым дасціпствам.

Сесія вынесла рашэнне аб Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўцы і зацвердзіла закон аб падатку на копей аднаасобнікаў. Няма сумнення, што гэтыя рашэнні будуць садзейнічаць далейшаму, яшчэ больш паспяховому росквіту калгаснай вёскі.

Сесія закончыла сваю работу. Выбраннікі народа — дэпутаты Вярхоўнага Савета — раз'язджаюцца па месцы. Яны выступілі перад сваімі выбаршчыкамі, раскажуць аб Сесіі, аб велізарнай дзяржаўнай рабоце, аб родным і любімым Сталіне. Заліца нашых партыйных і савецкіх арганізацый — разгарнуць сярод насельніцтва вялікую масавую работу, каб рашэнні Сесіі сацыялістычнага парламента сталі здаліткам усіх працоўных. А для гэтага павінны быць шырока скарыстаны ўсе нашы агітатары, якія вырашчаны ў часе падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет. На жаль, некаторыя партыйныя арганізацыі нашай рэспублікі за апошні час паслабілі масавую работу сярод насельніцтва, разгубілі выдатныя кадры агітатару. Гэты буйнейшы недахоп павінен быць выпраўлены неадкладна.

Рашэнні Сесіі стаяць рад баяных заклал перад партыйнымі савецкімі і гаспадарчымі арганізацыямі нашай рэспублікі, БССР алістае ад іншых рэспублік па выкананню фінансаванага плана. Гэта аліставанне павінна быць ліквідавана ў самы бліжэйшы час. Клопаты Саюзнага урада, асабіста таварыша Сталіна аб беларускім народзе абавязваюць нас прапавалі лепш, паказаць узору ў выкананні сваіх абавязнасцей перад савецкай дзяржавай. Вялікія задачы стаяць перад нашай прамысловасцю, перад сельскай гаспадаркай.

Поўнаспра рэалізацыі рашэнняў Другой Сесіі Вярхоўнага Савета СССР, па-большэвіцку ажыццяўляючы тую вялікія задачы, якія сацыялістычным парламентам пастаўлены перад усім савецкім народам, яшчэ больш умоўна абароназдольнасць нашай вятнічонай рэалізацыі. Пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, пад кіраўніцтвам нашай дубімага правядура і друга — вялікага Сталіна палідем наперад к поўнаму таржаству камунізма.

У АПОШНЮЮ МІНУТУ

НОВЫ РЭКОРД ТАВ. БЛІДМАНА
ДНЕПРАПЕТРОВСК, 22 жніўня. (БЕЛТА). Учора ў Днепрапетровскім парту пры пагурузцы судна вугалем знатны механізатар ваднага транспарту А. Ф. Блідман уставаў новы выдатны рэкорд. Брыгада грузчыкаў таварыша І. Мальчэнка з удзелам тав. Блідмана і пад яго кіраўніцтвам за 34 мінуты пагурузілі транспартарам «Дняпровец» 410 тон вугалю, выкараўшы план на 2.262 проц.

АДДАННЕ СУДУ БЫЛЫХ АУСТРЫЙСКИХ МІНІСТРА
ПРАГА, 22 жніўня. (БЕЛТА). Гэтым днём германскі ўрад паставіў правесці судовы працэс супроць былых членаў аўстрыйскага урада. Паводле абвешчанага аўстрыйскага ўрада, ворагавыя г. г. у Вене адбуваюцца працэс над былым аўстрыйскім канцлерам Шупітцам і былым міністрам, абінававаемымі су варажых дзеяннях супроць германскай нацыі.

ДРУГАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР 1-га СКЛІКАННЯ ДЗЕННІК ПАСЯДЖЭННЯЎ СЕСІІ 21 жніўня 1938 г. НА СУМЕСНЫМ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА САЮЗА І СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ

Вечарам, 21 жніўня, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмлi, адбылося пятае, заключнае сумеснае пасяджэнне Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

У ложах — кіраўнікі партыі і ўрада, Члены Презідыума Вярхоўнага Савета СССР, Народныя Камісары, вясенні тэрміну адкрыцця Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўкі на 1938 год. Гэта дасць магчымасць як нам, так і ўсім іншым рэспублікам, краям і абласцям, лепш падрыхтавацца і азначна паўвей прадставіць на выстаўцы свае поспехі ў галіне сельскай гаспадаркі.

Прапанову аб перанясенні на 1 жніўня 1939 г. тэрміну адкрыцця Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўкі і пацвердзілі ўсе члены Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

Завяшчаныя апладзісентамі, пераодзячымі ў авіяцыю, Усе ўстаюць. Радуюцца волькім у гонар таварыша Сталіна: «Таварышу Сталіну — ураі», «Валіму Сталіну — ураі».



Другая Сесія Вярхоўнага Савета СССР. НА ЗДЫМКУ: дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР (алепа направа) — герой Савецкага Саюза, камандзір І. І. КОПЕЦ, герой Савецкага Саюза Н. В. СМУШКЕВІЧ, камандзір К. М. ГУСЕВ і герой Савецкага Саюза І. І. ПРАСКУРАФ. Фото Д. Чарнова (Савецкото).

Старшынястае — Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швэрнік Н. М.

на 1939 г. тэрміну адкрыцця Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўкі і пацвердзілі ўсе члены Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

У парадку дня — пытанне Аб Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўцы, унесенае групай дэпутатаў Украінскай ССР.

Велізарнае значэнне Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўкі падкрэслена ў сваёй прамове дэпутат Наратноў С. К. Ён раскавае аб каронных зменах, якія адбыліся ў чувашкай вёсцы. Калгасы, прымяняючы агратэхніку і навейшую механізацыю, пачалі атрымліваць невываляе ўраджаі. Калгас імя Сталіна ў Вурнарскім раёне Чувашкай АССР у 1937 г. вылаў на прапазьдзь 13 кілаграмаў яврыа. Сто гаспадарак атрымалі хлеба ад 300 да 400 пулоў, а сто гаспадарак — ад 400 да 1000 пулоў. Чувашская рэспубліка і ўся наша краіна маюць тысячы і дзесяткі тысяч выдатна працуючых калгасаў.

З дакладам па гэтай пытанню выступіла дэпутат Хрушчоў Н. С.

Усеаюная сельскагаспадарчая выстаўка павінна аліствараваць нашы поспехі ў сельскай гаспадарцы, зрабіць здаліткам усёй краіны вопыт пераважных калгасаў і калгаснікаў. Выстаўка павінна яшчэ вышэй сцяг сацыялістычнага спаборніцтва ў барацьбе за 7—8 мільярдаў пулоў яврыа ў год.

Па дакладу дэпутата Хрушчова пачынаюцца спрэчкі

Матэрыялы, прадстаўленыя ў Выстаўцы камітэтам па раду рэспублік, краёў і абласцей, не адлюстроўваюць сапраўдных дасягненняў нашай сельскай гаспадаркі.

Старшынястае — дэпутат Швэрнік Н. М. прадстаўляе слова дэпутата Берня І. П.

У выніку спрэчкі дэпутат Берня І. П. прадстаўляе слова дэпутата Швэрнік Н. М.

Аб Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўцы, — гаворыць тав. Берня, — мае вялікае палітычнае значэнне. Выстаўка павінна прадэманстраваць велізарны поспехі нашай сацыялістычнай сельскай гаспадаркі.

Выступае дэпутат Юркін Т. А. — Народны Камісар Зернавых і Жывёлагадоўчы Саюзаў СССР. Ён гаворыць аб той вялікай рабоце, якую прадставіць праца на падрыхтоўцы да Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

Наша партыя, Ленін, Сталін заўвады ставілі ў цэнтры ўвагі пытанні палітыкі партыі на вёсцы, пытанне масава работчага класа з сялянствам, надаччы выключнае значэнне сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі.

Велізарнае колькасць жадаючых падала заявы аб удзеле на Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўцы. Іх аказалася звыш 60 тысяч. Аднак, Галюны выставачны камітэт, Наркамзём і Наркомсаўгасу не ўзначалі разгарнуўшага сацыялістычнага спаборніцтва. Не аказалі неабходнай дапамогі калгасам у гэтай справе. Ворагі народа прававалі сарваць сацыялістычнае спаборніцтва і масавы ўдзел на выстаўцы пераважна сельскай гаспадаркі пад выгледам прызначэння на выстаўку асоб, дашых рэкордных паказальнікаў. Многія калгасы і саўгасы, перадавікі сельскай гаспадаркі, па сваіх дасягненнях мелі права ўдзелу на выстаўцы, але афармленне іх заявак па віне Выстаўчага і зямельных аргану не было правалена. З другога боку, а-за напавілыя ўставаўленыя паказальнікі па абласцям, краям і рэспубліках частка калгасаў, саўгасаў і машына-трактарных станцыяў маглі прымаць удзел на выстаўцы па галінах, не маючых для іх асаблівага значэння. Па прапанове Саўааркома СССР паказальнікі ўдзелу на выстаўцы перагаладопа.

Грузія, такасама як і многія іншыя «савецкія» царская Расія, якая была пад двайным гнётам царызма і сваіх памешчыкаў — феадалаў, Грузія, у мінулым жабрацкая, разарваная і бязпраўная, — цяпер пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў ператварылася ў алау з перадавых вятнічонах рэспублік Савецкага Саюза.

Дэпутат Івануспаў Ш. раскавае аб бурным удзеле сярод калгаснікаў, калгасніц, трактарыстаў і камбайнераў, які выклікала падрыхтоўка да Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўкі. Кожны калгас Казахскай рэспублікі імкнецца паказаць свае вялікія дасягненні ў барацьбе за ўраджаі і развіццё сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

Плошча пад вінаграднікамі ў сучасны момант складае каля 45 тысяч гектараў і к 1942 году гэта плошча ўзрастае яшчэ на 20 тысяч а лішнім гектараў. Рад іншых каштоўнейшых культур — тунг, рамі, аўкуліт, эфіраноныя і інш толькі пры савецкай удзеле пачалі развівацца ў прымясловым маштабе.

Дэпутат Івануспаў Ш. раскавае аб бурным удзеле сярод калгаснікаў, калгасніц, трактарыстаў і камбайнераў, які выклікала падрыхтоўка да Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўкі. Кожны калгас Казахскай рэспублікі імкнецца паказаць свае вялікія дасягненні ў барацьбе за ўраджаі і развіццё сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

Арганізацыя Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўкі дасць магчымасць нам паказаць дасягненні сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, дапаможа абмяняцца вопытам работы, паслужыць справе барацьбы за далейшае ўмацаванне калгаснага ладу, ворага ўдэлу сацыялістычнай гаспадаркі.

Калгасныя палі Казахстанна прапаўваюцца 370 машына-трактарнымі станцыямі. Замест катваго, бескултурнага, старога алау ў рэспубліцы створаны асаващоны навейшай тэхнікай 70,000 калгасаў, якія будуць свабоднае, шчаслівае і радаснае жыццё. Сярэд іх — дзесяткі калгасаў-мільянераў.

Далей дэпутат Берня адзначае вялікую арганізацыйную неразбярку ў рабоце Выставачнага камітэта, неадпаведнасці ў рабоце Наркамзёма СССР па арганізацыі Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

Тав. Івануспаў падтрымлівае прапанову групы дэпутатаў Украіны аб перанясенні выстаўкі на 1939 год. Пасля «воткага» перапынку пасяджэнне алістваліца.

Лічу аусім правільнай, — гаворыць тав. Берня, — прапанову, унесена дэпутатам Хрушчовам ал імя групы дэпутатаў УССР, — аб перанясенні тэрміну адкрыцця Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўкі на 1 жніўня 1939 года.

паведамляе, што Савецкі Саюз пэўна занаў першае месца ў свеце па вытворчасці пшаніцы, жыта, аўса, ячменю, ільну, цукровых буркакоў і бульбы. Прырост сельскагаспадарчай прадукцыі за 1937 год у калгасах склаў 25 процантаў у параўнанні з 1936 годам.

Выстаўка 1939 года павінна стаць сапраўды сацыялістычнай школай для мільянаў калгаснікаў, навуковых работнікаў, аграномаў, інжынераў сельскай гаспадаркі, для ўсіх людзей, звязаных з сельскай гаспадаркай нашай краіны, бо на выстаўцы будзе паказана, на што здольна мысьць людзей навукі і практыкі свабоднай краіны Совету.

Рашэнне партыі і ўрада аб арганізацыі Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўкі, — гаворыць тав. Бенедзіктаў, — знайшло гарачы водгук сярод калгаснікаў, калгасніц, рабочых і работніц машына-трактарных станцыяў і спецыялістаў сельскай гаспадаркі.

Пасля прамовы дэпутата Ціпіна спрэчкі спыняюцца і Вярхоўны Совет СССР заслухоўвае заключнае слова палкадчыка — дэпутата Хрушчова Н. С.

У рэспубліках, краях і абласцях у выставачны камітэты паступіла 60 тысяч заяў аб жадаанні прымаць удзел у выстаўцы. Але падрыхтоўка да Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўкі праводзілася Галюным выставачным камітэтам і Народным Камісарыятам Земляробства Саюза нездавальняюча.

Равдзельным галасаваннем па палатах Вярхоўнага Савета СССР алістваласна зацвердзіла «Закон аб Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўцы».

Матэрыялы, прадстаўленыя ў Выстаўцы камітэтам па раду рэспублік, краёў і абласцей, не адлюстроўваюць сапраўдных дасягненняў нашай сельскай гаспадаркі.

Вярхоўны Совет СССР пераходзіць да разгляду апошняга—восьмага пункта парадку дня.

У выніку спрэчкі дэпутат Ціпін Н. В. гаворыць аб велізарным шляху, пройдзеным краінай з часу Першай сельскагаспадарчай выстаўкі ў 1923 годзе.

Слова атрымлівае Сакратар Презідыума Вярхоўнага Савета СССР дэпутат Горкін А. Ф.

У рэзультат нездавальняючага кіраўніцтва Выставачнага камітэта і Наркамзёма Саюза і школіцтва на выстаўцы, будаўніцтва яе было правалена без прадуманнага генеральнага плана.

Тав. Горкін дакладвае Сесіі аб тым, якія Указы былі прыняты Презідыумам Вярхоўнага Савета ў перыяд паміж Першай і Другой Сесіямі, валежыцца зацвердзіць Вярхоўнаму Савету СССР. Ён называе Указы:

Гэта першая выстаўка яшчэ тады з пераказанай янасна паказала сялянам алічна правільны шлях, намечаны вялікай партыяй Леніна — Сталіна, шлях выладу з галечы і кулацкай кабалы праз вытворчае каапераванне дробных раздробленых сялянскіх гаспадарак.

аб амністанні ў аднававанне 20-годдзя Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі;

Устаюць і абавязваюцца прымаць удзел у выстаўцы, будаўніцтва яе было правалена без прадуманнага генеральнага плана.

аб аслабаненні ад пасада Народных Камісаруў СССР — А. В. Бакуліна, Н. І. Пахомова, М. В. Шапова, А. Д. Брускіна, А. Л. Гілініскага;

Дэпутат Івануспаў Ш. раскавае аб бурным удзеле сярод калгаснікаў, калгасніц, трактарыстаў і камбайнераў, які выклікала падрыхтоўка да Усеаюнай сельскагаспадарчай выстаўкі. Кожны калгас Казахскай рэспублікі імкнецца паказаць свае вялікія дасягненні ў барацьбе за ўраджаі і развіццё сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

аб назначэнні тав. Л. М. Кагановіча Народным Камісарам Шляхоў Зносінаў па сумяшчэнню з работай Народнага Камісара Цяжкай Прамысловасці, тав. Н. І. Ежова — Народным Камісарам Волнага Транспарта па сумяшчэнню з работай Народнага Камісара Унутраных Спраў, тав. С. Е. Скрыннікава — Народным Камісарам Загатавак, тав. В. К. Львова — Народным Камісарам Машынабудаўніцтва, тав. І. Г. Кабанова — Народным Камісарам Харчовай Прамысловасці;

Тав. Івануспаў падтрымлівае прапанову групы дэпутатаў Украіны аб перанясенні выстаўкі на 1939 год. Пасля «воткага» перапынку пасяджэнне алістваліца.

аб назначэнні тав. Л. М. Кагановіча — Намеснікам Старшні Савета Народных Камісаруў СССР з пакіданнем яго Народным Камісарам Цяжкай Прамысловасці і Народным Камісарам Шляхоў Зносінаў;

Павуленне ў ложах таварышу Сталіна. Молатава, Кагановіча, Вараўнава, Калініна Мікіяна, Нідавава, Ежова, Хрушчова, Меленкова, Шпірава сустракаюцца бурнымі, доўга не-

аб утварэнні ў саставе РСФСР Украінскай вобласці і ў саставе Украінскай ССР — Сталініскай і Варашылаградскай абласцей.

Вярхоўны Совет СССР аднагалосна зацвердзіла гэтыя Указы. Апрача таго, раздзельным галасаваннем па палатах аднагалосна прымаецца паставова аб змене і дапаўненні артыкулаў 22 і 23 Канстытуцыі (Асноўнага Закона) СССР, у сувязі з рашэннямі Презідыума Вярхоўнага Савета СССР.

Старшынястае — Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швэрнік Н. М. паведамляе, што парадка для Другой Сесіі вычарпан і абавязча Другую Сесію Вярхоўнага Савета Саюза ССР закрываіт.

Устаюць і абавязваюцца прымаць удзел у выстаўцы, будаўніцтва яе было правалена без прадуманнага генеральнага плана.

Устаюць і абавязваюцца прымаць удзел у выстаўцы, будаўніцтва яе было правалена без прадуманнага генеральнага плана.

Устаюць і абавязваюцца прымаць удзел у выстаўцы, будаўніцтва яе было правалена без прадуманнага генеральнага плана.

Устаюць і абавязваюцца прымаць удзел у выстаўцы, будаўніцтва яе было правалена без прадуманнага генеральнага плана.

Устаюць і абавязваюцца прымаць удзел у выстаўцы, будаўніцтва яе было правалена без прадуманнага генеральнага плана.

Устаюць і абавязваюцца прымаць удзел у выстаўцы, будаўніцтва яе было правалена без прадуманнага генеральнага плана.

Устаюць і абавязваюцца прымаць удзел у выстаўцы, будаўніцтва яе было правалена без прадуманнага генеральнага плана.

Устаюць і абавязваюцца прымаць удзел у выстаўцы, будаўніцтва яе было правалена без прадуманнага генеральнага плана.

Устаюць і абавязваюцца прымаць удзел у выстаўцы, будаўніцтва яе было правалена без прадуманнага генеральнага плана.

Устаюць і абавязваюцца прымаць удзел у выстаўцы, будаўніцтва яе было правалена без прадуманнага генеральнага плана.

Устаюць і абавязваюцца прымаць удзел у выстаўцы, будаў

Другая Сесія Вярхоўнага Савета СССР 1-га склікання СУМЕСНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ СОВЕТА СІЮЗА І СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ 21 жніўня 1938 года АБ УСЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАУЦЫ

Даклад дэпутата ХРУШЧОВА Н. С.

Таварышы дэпутаты! Па просьбе Другога Усеаюзнага з'езда калгаснікаў-ударнікаў аб арганізацыі Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі ў той-жа дзень было вынесена рашэнне Савета Народных Камісароў СССР і ЦК ВКП(б) аб тым, каб задаволіць просьбу Усеаюзнага з'езда калгаснікаў-ударнікаў і арганізаваць Усеаюзную сельскагаспадарчую выстаўку ў Маскве.

Гэта рашэнне выклікала велізарны водгук сярод калгаснікаў і калгасніц, работнікаў саўгасаў і МТС. Вы ведаеце, з якім велізарным інтарэсам да Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі аднесліся на месцах.

У адным толькі бугучым годзе было падана звыш 60 тысяч заяў ад калгасаў, саўгасаў, МТС, а таксама перадавікоў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі аб іх жаданні прыняць удзел на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы ў Маскве. Кожны калгаснік равуе, што на гэтай выстаўцы будзе паказаны ўзоры калгаснай працы.

Праз некалькі месяцаў пасля рашэння аб арганізацыі сельскагаспадарчай выстаўкі ў Маскве пры ЦК ВКП(б) была склікана нарада перадавікоў камбайнераў і камбайнерак, на якой таварыш Сталін у сваім выступленні паставіў аснова да тым, каб у бліжэйшыя 3-4 гады дабіцца штогодняй вытворчасці 7-8 мільярдаў пудоў хлеба з нашых палёў.

Гэта задача ўзяла калгасныя масы на барацьбу за лепшую арганізацыю калгаснай працы, за лепшую апрацоўку калгасных палёў з тым, каб у бліжэйшы час дабіцца атрымання 7-8 мільярдаў пудоў хлеба і тым самым выканаць лозунг, дадзены нашым прадвядорам таварышам Сталіным. (Апладысменты).

Кожны калгаснік, змагаючыся за выкананне гэтага лозунга, змагаецца за ўмацаванне калгасаў, за змаганне жыццё калгаснікаў. 7-8 мільярдаў пудоў хлеба — гэта змаганне жыццё, гэта новая культура ў вёсцы, гэта шчылы для дзяцей калгаснікаў.

Барацьба за 7-8 мільярдаў пудоў хлеба выклікала рост новых калгасна-аграпрамаў, заатэхнікаў, трактарыстаў, камбайнераў. У барацьбе за сталініскія 7-8 мільярдаў пудоў хлеба вырасталі новыя кадры з сям'я калгаснікаў, рабочых саўгасаў і МТС. Вырасла новая, да гэтага нябачаная, інтэлігенцыя вёскі.

Усе гэтыя дасягненні павінны быць адлюстраваны на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы ў Маскве. Выстаўка павінна паказаць, як большыя ператварылі старую, убогую царскую вёску ў світуючую, саветскую калгасную вёску.

Перамога калгаснага ладу з'яўляецца гістарычным заваяваннем большасці коў.

Чым была вёска да рэвалюцыі і чым яна стала цяпер? Асноўным прыкладам працы ў сельскай гаспадарцы царскай Расіі з'яўляліся сокі, касулі, драўляныя плугі і бароны. Па пераписі 1910 года ў сярэдніх гаспадарках налічвалася 7 мільянаў 800 тысяч сох і касуль, 2 мільёны 200 тысяч драўляных плугоў, 4 мільёны 200 тысяч жалонных плугоў, 17 мільянаў 700 тысяч драўляных барон.

Калі ў стары, дарэвалюцыйны час уся сельская гаспадарка трымалася на саке, касулі, на драўляным плуге, то з'ява ў нашай сацыялістычнай сельскай гаспадарцы працуе звыш 470 тысяч трактароў магутнасцю ў 9 мільянаў конных сіл. Ужо ў 1936 годзе ўвесь аб'ём трактарных работ у СССР быў у два разы больш, чым у Злучаных Штатах Амерыкі.

Селянін вёска марыў аб зямлі, але гэта зямлю ён мог атрымаць толькі з перамогай сацыялістычнай рэвалюцыі. Да рэвалюцыі зямля ў сваёй велізарнай большасці належала памешчыкам, манавятам, кулацтвам і іншым эксплуатаатарам.

На Украіне больш паловы ўсёй зямлі належала памешчыкам. Адным толькі польскім памешчыкам Патоцкім, Браніцкім і іншым належала 1 мільён 600 тысяч гектараў чарназёмнай зямлі. У отавай паласе Украіны Міхай Раманаў меў 75 тысяч дзесяцін, Радзівіла — былы старшыня Дзяржаўнай буды — меў 26 тысяч 600 дзесяцін, туды ж увайшоў селянін за дзесяць ад беззямелья, Каля 2/3 селян мелі менш 3 дзесяцін на двор.

З усяго ліку дзялячкі двароў царскай Расіі было бяззямельных 30 проц., бяззямельных 84 проц., бязпасажных 15 проц. Да рэвалюцыі 2 мільёны бяззямельных уладальнікаў да кулакоў і памешчыкаў.

З перамогай сацыялістычнай рэвалюцыі ў нашай краіне, з перамогай партыі нашай партыі, палітыкі Леніна — Сталіна канула ў вечнасць праўда апісаная пастамі Некрасавым і Шчэўчанка «доля селянская, доля мужыцкая».

Зараз у нас 243 тысячы калгасаў, у іх аб'яднана 93 проц. селянінскіх двароў. Калгасы займаюць 90 проц. усяй пасажнай плошчы мясцінскіх гаспадарак і яднаюць звыш 18 мільянаў селянінскіх двароў.

У выніку перамогі партыі большасці партыі, у выніку перамогі партыі нашай партыі, палітыкі Леніна — Сталіна канула ў вечнасць праўда апісаная пастамі Некрасавым і Шчэўчанка «доля селянская, доля мужыцкая».

канструіравалі сваю сельскую гаспадарку, як рэканструіравалі і ўсю нашу прамысловасць.

Мы маем зараз на вёсцы магутную тэхнічную сілу. У нас ёсць 6,158 МТС, у якіх налічваецца 137,748 камбайнаў, 138,873 аўтамашыны, 104,323 складаныя і поўнакладаныя малатарны. Каля 500 тысяч сталёвых коней-трактараў працуюць на нашых саветскіх палях.

Выраслі ў нас у вёсцы свае, саветскія кадры. На вёсцы налічваецца 734 тысячы трактарыстаў, 165 тысяч камбайнераў, 124 тысячы шэфераў, 10 тысяч машыністаў-інжынераў-машыністаў, звыш 240 тысяч старшын калгасаў, 535,800 брыгадзіраў палёўных брыгад, 263,800 загадчыкаў жывёлагадоўчымі фермамі і брыгадзіраў жывёлагадоўчых брыгад.

Гэта людзі, якія вылучыліся пры калгасным сацыялістычным ладу, пры перамоце, якую атрымалі рабочы клас і працоўнае сялянства ў барацьбе з ворагамі рабочага класа, з ворагамі працоўных.

Гэта велізарная армія, якая зараз узначальвае і кіруе барацьбой за атрыманне высокіх сталінінскіх ураджаў, за атрыманне штогод 7-8 мільярдаў пудоў хлеба з нашых сацыялістычных палёў.

Сацыялістычная сельская гаспадарка дае ўжо зараз нябачаныя ўраджы. Вось некалькі прыкладаў, таварышы.

32 цэнтнеры азімай пшаніцы з кожнага гектара сабралі ў калгасе Імя Шчэўчанка, Ямпольскага раёна, Вінніцкай вобласці. Такі высокі ўраджай атрымаў у гэтым калгасе з плошчы ў 400 гектараў.

Па 26 цэнтнераў з гектара на плошчы ў 756 гектараў атрымана ўраджаю ў калгасе «Большыя», тагож раёна.

Па 15 цэнтнераў у сярэднім з плошчы ў 12,254 гектары сабралі ўраджай калгасы, асобнаўваемыя Сямі-Калодзежская МТС, Крымская АССР, Калгасы выдаюць натуральны аванс па 4-10 кілаграмаў на працадзень.

1,200 гектараў каласавых на сілках двух камбайнаў «Сталінец» убралі камбайнеры Васільеўскай МТС, Растоўскай вобласці, т.т. Сабліні і Ленчанка. Праз бункеры гэтых камбайнаў прашло 120 вагонаў зярна.

Вось рост матэрыяльнага дабрабыту нашай краіны, рост дабрабыту нашай вёскі, нашага саветскага народа.

Да рэвалюцыі памешчыкі і кулакі ўладалі 72 проц. усяго таварнага хлеба. Цяпер 97 проц. усяго таварнага хлеба вырабляюць калгасы і саўгасы. Царская Расія абрала ў сярэднім 4-5 мільярдаў пудоў хлеба. Наша сацыялістычная сельская гаспадарка ў 1937 годзе дала ўжо 7 мільярдаў пудоў хлеба.

З ростам ураджайнасці расце і даходнасць калгаснікаў. У апошнія два гады даходы аднаго калгасніка два ў сярэднім выраслі ў два, а ў цэнтальных раёнах краіны ў тры разы.

360 пудоў пшаніцы, 360 пудоў жыта, 2,114 рублёў грашма атрымала авасам на працэдні сям'я калгасніка тав. Пеліхава з арцелі імя Сталіна, Орлоўскага раёна, Растоўскай вобласці.

На 6,5 мільёна рублёў калгасы і калгаснікі Першамайскага раёна, Одэскай вобласці, зрабілі заваз кааперацыі на розныя тавары. Такія сума раўняецца закупкам усяго селянства лаўной царскай губерні.

На 2 мільёны 842 тысячы рублёў разлічваюць набыць розныя тавары калгасы і калгаснікі Шыроўскага раёна, Днепрапятроўскай вобласці. Яны заказалі кааперацыі 7 аўтамашыны, 363 вясельныя, 66 патэфонаў, 235 карманых гадзіннікаў, 54 швейныя машыны, на 1 мільён 514 тысяч рублёў мануфактуры і іншыя тавары.

За праішоўшыя тры гады калгасы Мінуіскага раёна, Краснаўскага краі, набылі 120 аўтамашыны, 1,840 вясельных, 810 швейных машын, 350 патэфонаў, 225 ложкаў, 690 карманых і ручных гадзіннікаў. Ніколі селянін не думаў і не марыў, каб ён саў на ложку, у культурных умовах. Ён заўсёды валуўся пад нарам, на палове.

Зараз селяне саветскай краіны набываюць сабе тавары і наладваюць сваё жыццё як мага зручней і лепш.

Развітацця з года ў год наша сельская гаспадарка, павялічваюцца палогоўе жывёлы. Таварышам Сталіным была паставлена задача ліквідацыі бязкармоўнасці сярод калгаснікаў. У ажыццяўленні гэтай дырэктывы за апошнія 4 гады калгасныя таварныя фермы прадалі калгаснікам на льготных умовах паўтара мільёна цёлак, 15 мільянаў 300 тысяч парастаў, 4 мільёны 400 тысяч авец і ягнят.

З 1933 года па 1937 год саветскі ўрад адпусціў калгасам спецыяльна ліквідацыі бязкармоўнасці звыш 30 мільянаў рублёў крэдыта.

Таварышы, такая дапамога з боку ўрада калгаснікам-сялянам мацна толькі ў нашай саветскай, сацыялістычнай краіне.

У царскай Расіі да 30 проц. селянінскіх гаспадарак былі бязкармоўнымі. У нас зараз бязкармоўнасць сярод калгаснікаў у асноўным ліквідавана.

З гэтых лічбаў і фактаў відавочна, якіх велізарных поспехаў дабілася наша большасці партыя, наш саветскі ўрад у барацьбе за пабудову сацыялізму ў нашай краіне, у барацьбе за ўдзел і

развіццё сацыялістычнай сельскай гаспадаркі.

Тампы прыросту ўраджаю хлеба, рост жывёлагадоўлі, якія мы наглядзем у нашай краіне, нябачаныя. Гэтых тэмпаў мы не павінны зніжаць, мы не



павінны аслабляць сваёй энергія ў барацьбе за атрыманне штогод 7-8 мільярдаў пудоў хлеба, у барацьбе за далейшае развіццё нашай сацыялістычнай сельскай гаспадаркі.

Дабіцца атрымання штогод 7-8 мільярдаў пудоў хлеба — гэта значыць даць такі прырост, якога не ведала гісторыя. І мы дадзім 8 мільярдаў пудоў хлеба, таму што пасля Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, пасля ліквідацыі памешчыкаў, капіталістаў і кулакоў, рабочыя і селяне ўпершыню ў гісторыі сталі працаваць на сабе, а не на сваіх прыгнятальнікаў, як яны працавалі раней.

Усё нашых дасягненняў мы дабіліся таму, што бязмежна любілі да народа, да рабочых і селян працягнуць уся дасягненні нашага вялікага, ролана і любімага таварыша Сталіна! (Бурныя прывітанні апладысменты).

Для селянства заўсёды было галоўным клопамі—мень каля, каб працаваць свай мээрны кавалчак зямлі. І ён, бяліяга, з дапамогай гэтага нічэмнага коніка прапавіў з рання да ночы, «не бачачы божага свету», — як гаварылі раней селяне.

Цяпер на нашых сацыялістычных палях працуюць трактары, камбайны, селяні, трактарныя малатары і іншыя дасканалы сельскагаспадарчыя прылады. У нас калгаснікі конную сельскую і малатарны не хочунць ужо ў некаторых раёнах прызнаваць сва машыны і ўнікаюць яе.

З разгромам памешчыкаў, капіталістаў, кулакоў—ворагаў рабочых і селян, а перыяла арганізацыі калгасаў і прыняцця сталінінскага статута сельскагаспадарчай арцелі пачынаецца новая старонка ў гісторыі жыцця селян нашай краіны. Трэба абергаць усе нашы заваяванні, не аслабляць удараў па ворагах працоўных—па трашкістах, бухарынах і буржуазных нацыяналістах, граміць і знішчаць іх, як палёных сабак, знішчаць іх, як знішчаюць калгаснікі пустаўзелье ў полі.

Мы павінны шыроў разгарнуць сацыялістычнае спарніцтва, павінны лепш арганізаваць калгасную працу ў тым, каб лепш апрацоўвалася зямля, каб мы штогод атрымлівалі высокія сталінінскія ўраджы.

Ва ўсёй нашай краіне павінна ішча больш разгарнуцца сацыялістычнае спарніцтва па падрыхтоўцы да Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

Наша выстаўка—гэта не замаскіраваная выстаўка, дзе ўдзельнічаюць асобныя гаспадаркі, асобныя капіталісты, памешчыкі і кулакі. Да нашай выстаўкі рыхтуюцца мільёны калгаснікаў і калгасніц, рабочых і работніц саўгасаў і МТС.

На нашай Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы будуць прадстаўлены не разрозненыя палоскі аднаасобнай гаспадаркі, а супольныя мнагасобныя магутнага сацыялістычнага земляробства, нашага калгаснага ладу.

На нашай сельскагаспадарчай выстаўцы, якая будзе размешчана на 136 гектарах, будуць пабудаваны павільёны калгаснага будаўніцтва, механізаванай сельскай гаспадаркі, павільёны зярна, жывёлагадоўлі і тэхнічных культур, а таксама занаўлены павільёны, якія пакажуць, як большасці ператварылі асталятую Расію ў вялікі Саюз Саветскіх Сацыялістычных Рэспублік з магутнай механізаванай сацыялістычнай сельскай гаспадаркай.

На Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы будуць прадэманстраваны перамогі сацыялізму ў сельскай гаспадарцы нашай краіны.

Сельскагаспадарчай выстаўка павінна паказаць, як з дробных разрозненых сельскіх гаспадарак пачынаецца на трохпаловай сістэме селябароту, апраўданы на асталятай сельскагаспадарчай прылады вытворчасці—са-

ху, конны плуг, з сучасных машын — на конную жатку, саветская ўлада арганізавала буйную сацыялістычную сельскую гаспадарку.

Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўка павінна паказаць сацыялістычную сельскую гаспадарку нашай краіны. Наша выстаўка павінна паказаць самую буйную ў свеце механізаваную сацыялістычную сельскую гаспадарку.

Пасля азнаямлення са стаям падрыхтоўкі Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі відавочна, што яна да адкрыцця ў 1938 годзе не гатова.

Наркамзём і Наркомсаўгасаў СССР неадвальна кіравалі як будаўніцтвам Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі, так і адборам кандыдатаў на выстаўку.

Не закончана будаўніцтва павільёнаў. Праекты некаторых павільёнаў разгледзены Саветам Народных Камісароў СССР і пераабраўляюцца з тым, каб яны, як па ўнутранай арганізацыі, так і па знешняй архітэктурнаму афармленню, адпавядалі задачы, якая паставіла перад Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкай, — паказаць дасягненні, якіх дабілася наша сельская гаспадарка ў выніку сацыялістычнай перабудовы на сацыялістычных асновах.

Але самым галоўным недахопам у падрыхтоўцы да адкрыцця сельскагаспадарчай выстаўкі з'яўляецца тое, што ў нас распрацаваны агульныя паказальнікі амаль для ўсёх удзельнікаў, без уліку сельскагаспадарчых зон у нашай краіне.

Гэты прынтцып адбору на выстаўку быў накіраваны, таму што пры вельмі вялізарнай тэрыторыі, якую мае наш Саветскі Саюз, пры розных кліматычных і глебавых умовах нельга даваць агульных паказальнікаў для ўсёх удзельнікаў выстаўкі.

Па асноўных зэрнавых раёнах Днепрапятроўскай вобласці было прадстаўлена толькі 69 калгасаў, па Данешкай — 27, талі як па Кіеўскай вобласці, якая не з'яўляецца рамаючай вобласцю па зярну, прадстаўлены 943 кандыдатаў, што складае 36 проц. ад усях калгасаў вобласці. Аднак, гэты Кіеўскай вобласці, якая з'яўляецца адной з вядучых абласцей па цукровых бурках, была-б прадстаўлена на выстаўцы толькі 22 бурокаводным калгасам.

Слаба прадстаўлены на выстаўцы палы рад усходніх зэрнавых раёнаў. Так, напрыклад, Алтайскі зраў прад-

стаўлены па зярну толькі 91 калгасам, Новасібірская вобласць — 136 калгасамі. Асобныя вобласці, якія не з'яўляюцца рамаючымі па зярну, былі-б прадстаўлены на выстаўцы сотням калгасаў.

Асобліва неадвальнаюча прадстаўлены на выстаўцы перадавікі сельскай гаспадаркі па тэхнічных культуррах. Па ўсіх бурокаводных раёнах Саюза адабрана толькі 98 чалавек, прычым Вінніцкая вобласць, якая з'яўляецца адной з асноўных бурокаводных абласцей Саюза, прадстаўлена толькі 5 званямі.

Пілісцініц, якія з'яўляюцца ініцыятарамі стыханаўскага руху за высокі ўраджай бурокаў, зусім не былі-б прадстаўлены на выстаўцы.

Па буроўне паступіў матэрыял толькі ад 148 чалавек. Удзельніц ССР, якая дае 57 проц. усяй прадукцыі буроўны ў краіне, прадстаўлена толькі 19 званямі.

У выніку шкідніцтва, якое мела месца на выстаўцы, адсутнічае такая важная частка выстаўкі, як паказ новай і старой вёскі. Зусім адсутнічаюць калгасныя таварныя фермы, не адлюстраваны былі-б работы МТС.

Для таго, каб правільна паказаць развіццё сельскай гаспадаркі і даць правільнае асветленне ўсёх дасягненняў яе, каб прыгледзець шырокія масы на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, для гэтага трэба паказальнікі распрацаваць па сельскагаспадарчых зонах, каб яны былі зручныя абрунтаваны. Талі гэта будуць правільныя ўмовы для спарніцтва і падрыхтоўкі сельскагаспадарчай выстаўкі.

Трэба сказаць, што рад абласцей неадвальнаюча правіў работу па падбору кандыдатаў на выстаўку.

У Саратаўскай вобласці з 14 раёнаў не прадстаўлена ні аднаго кандыдата. 244 калгасы гэтай вобласці з паказальнікамі, якія даюць права на ўдзел на выстаўцы, не былі прадстаўлены.

Па Горкаўскай вобласці было прадстаўлена 438 калгасаў. Пры правярцы аказалася, што ішча 719 калгасаў маюць права быць прадстаўлены кандыдатамі на выстаўку. Па Орлоўскай вобласці было прадстаўлена 168 калгасаў; дадаткова выяўлена ішча 400 калгасаў, якія могуць удзельнічаць у выстаўцы.

Також становіцца мы маем і ў нас на Украіне. У абласцях Украіны ёсць вельмі сур'ёзныя недахопы ў падрыхтоўцы да Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

Вы бачыце, таварышы дэпутаты, якія вялікія праблемы ёсць у падрыхтоўцы да Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі, талі як арганізацыя гэтай сельскагаспадарчай выстаўкі вельмі сур'ёзная і адказная справа, і з адкрыццём яе не трэба спяшацца. Усім нам трэба пабудаванне падрыхтавацца да яе, пабудаванне адпаведныя павільёны, адабраць да-

АБ УСЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАУЦЫ Прамова дэпутата МАРКІНА Д. Ф.


Таварышы дэпутаты! У нашых калгаснікаў сапраўды ёсць што паказаць на выстаўцы і звыш усяму ўраду, што толькі Вялікая Кастрычніцкая Рэспубліка аб пераанесенні на 1939 год тэрміна адкрыцця Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі і ўпэўнен у тым, што як Савет Нацыянальнасцей, так і Савет Саюза аднадушна падтрымаюць гэту прапанову.

Гэта прапанова зусім правільная таму, што зямельныя органы і выставачныя камітэты на месцах не выявілі ўсёх тых дасягненняў нашай сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, найбольш дасягненняў нашых калгасаў і стыханаўцаў, якія імі дасягнуты і павінны быць прадэманстраваны на выстаўцы. Дэманстрацыя гэтых дасягненняў, перадача вопыту лепшых калгасаў і перадавікоў сельскай гаспадаркі ўсёму калгаснаму сялянству павінны з'явіцца велізарным штуршком да далейшага росту прадукцыйнасці калгаснай працы, ураджайнасці і эфектыўнасці ўсёх мэрпрыемстваў сельскай гаспадаркі.

Ворагі народа стараліся сарваць паказ дасягненняў нашай сацыялістычнай сельскай гаспадаркі і імкнуліся ўсім мерам адтарніць ад удзелу ў выстаўцы тысячы перадавых калгаснікаў, рабочых саўгасаў і МТС. Гэта спроба гнусных наймітаў фашызма не удалася і не ўдасца Дасягненні нашай сацыялістычнай сельскай гаспадаркі будуць паказаны Сельскагаспадарчай выстаўкай бузье грамадзянскай дэманстрацыяй перамогі сацыялістычнага земляробства!

Прапанова аб пераанесенні адкрыцця выстаўкі на 1939 год цалкам адказна падтрыманам найшыроўшых мас калгаснікаў, рабочых саўгасаў і МТС. Яна дае магчымасць выявіць і адлюстраванне на выстаўцы з усёй пўнаўтай поспехі дасягненняў нашай сацыялістычнай сельскай гаспадаркі за год дзвух сталінінскіх пяцігодкаў на аснове сталінінскага статута сельскагаспадарчай арцелі і закана аб замацаванні зямлі за калгасамі навечна.

Таварышы дэпутаты! У нашых калгаснікаў сапраўды ёсць што паказаць на выстаўцы і звыш усяму ўраду, што толькі Вялікая Кастрычніцкая Рэспубліка аб пераанесенні на 1939 год тэрміна адкрыцця Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі і ўпэўнен у тым, што як Савет Нацыянальнасцей, так і Савет Саюза аднадушна падтрымаюць гэту прапанову.



І механіцы ржавой лопатою Мерзую зямлю доліць!

Зусім не падобны калгаснік-беларус на таго беларускага селяніна, аб якім пісаў вялікі рускі паэт.

Цяпер, калі наш урад арганізоўвае Усеаюзную сельскагаспадарчую выстаўку, беларускі калгасы і асобныя перадавікі сельскай гаспадаркі палалі звыш 1,000 заяў аб жаданні ўдзельнічаць у паказе сваіх дасягненняў на выстаўцы. Вось калгас імя Валадарскага. У 1937 годзе гэты калгас сабраў ураджай зэрнавых звыш 18 цэнтнераў з гектара, ільваланама — 7 цэнтнераў з гектара. У 1937 годзе ў гэтым калгасе кожнаму працадольнаму калгасніку на працэдні выдана, у сярэднім, больш 17 цэнтнераў зэрнавых, звыш 23 цэнтнераў бульбы і каля 600 рублёў грашма. На кожны працадзень калгаснік атрымаў звыш 6,5 кілаграма зэрнавых і 2 рублі грашма.

Або вось беларускае Палесце. У мінулым гэта быў адзін з найбольш алстальных і некультурных куткоў царскай Расіі. Непраходныя балоты з'яўляліся б'юм селянства гэтай вобласці. Дзякуючы клопатам і пастаяннай дапамоце саветскага ўрада, нашай камуністычнай партыі і асабіста таварыша Сталіна (апладысменты) калгасы беларускага Палесця ператварылі гэтыя балоты ў высокапрадуктыўныя палі, багатыя лугі і тучныя пасівіны. Для прыкладу ўжыце яшча на калгас імя ВВА. Гэты калгас арганізаваўся ў 1929 годзе і меў у сваім распараджэнні некалькі невялікіх участкаў абедоўнастых зямель і невялікіх прасторы лэйкі, зрослых хмызнякмі балот. Дружна ўзяўся калгаснікі за асушэнне балот. Саветская ўлада аказала вялікую дапамогу палякам калгаснікам як матэрыяльнымі сродкамі, так і тэхнічным кіраўніцтвам па правяд

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ

Міністэрства абароны Іспаніі паведамляе ў афіцыйнай зводцы ад 21 жніўня, што на працягу ночы праціўнікі рэспубліканскай пераісі мост ля Камараса (на паўночны ўсход ад Лерыды), аднак рэспубліканскія войскі, прычынушы праціўніку цяжкія страты, прымусілі яго адступіць.

У сектары Эбро праціўнікі безупынна атакавалі рэспубліканскія пазіцыі ля Вільяльбо (на паўноч ад Гандзюс). Не гледзячы на тое, што авіяцыя інтэрвентаў бамбардыравала рэспубліканскія пазіцыі, рэспубліканскія войскі стойка абаранялі свае пазіцыі, напосці на праціўніку велізарныя страты.

ФРОНТ ЛЕВАНТА

У сектары Эль Торо вылазілі праціўнікі на рэспубліканскія пазіцыі ў Рынсон да Меоульда і на вышынях 1630 і 1660 пачынаю адбіты. Рэспубліканскія войскі адбілі таксама атакі праціўнікі на Баракэ Расіера.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ (ЭСТРЭМАДУРСКІ УЧАСТАК)

У сектары Пуэрта дэль Арсебіо праціўнікі зрабілі рад атак, прабуваючы перайсці раку Хуэсо, але былі адкінуты рэспубліканскімі войскамі. У тым жа сектары цаню вылікі страт праціўніку ўдалося заняць вышыню Пеледзія.

На паўднёвым фронце змен няма.

Паводле паведамлення агенства Гавас, 22 жніўня дзесяць трохматорных «Юнкерсаў» прабавалі бамбардыраваць Таранону і Рэус, але агонь рэспубліканскіх знішчальнікаў прымусіў іх адкачаць.

ПАВЕДАМЛЕННЕ „ОРДР“ АБ ПЕРАГАВОРАХ ВАН ЦІН-ВЕЯ З ІТАЛЬЯНЦАМІ

ПАРЫЖ, 22 жніўня. (БЕЛТА). «Орд» публікуе тэлеграму свайго лонданскага карэспандэнта, які паведамляе, што ў звычайна асведмленых у дэльфійскіх пытаннях лонданскіх колах вядома аб сакрэтных перагаворах, якія пачаліся ў канцы чэрвеня месяца паміж членам кітайскай прапінскай групіроўкі Ван Цін-Веем і італьянскімі дыпламатамі ў Кітаі. Гэтыя перагаворы, гаворыць карэспандэнт, як відаць, яшчэ не закончыліся, але развіваюцца на без поспеху. Сустрэчы паміж прадстаўнікамі Ван Цін-Вее і італьянцамі праходзілі нібы спрыяльна ў Шанхай, Гонконгу і Ханьчжоу. Змест перагавораў да гэтага часу, па пэрабаванню італьянцаў, захоўваецца ў сакрэце, бо італьянцы жадаюць дасягнуць згоды раней, чым аб перагаворах даведана Англія.

На вестках карэспандэнта, аб'ектам перагавораў з'яўляюцца нібы стры прычыновых пытанняў:

1. Аб назначэнні афіцыйнага італьянскага пасрэдніка для перагавораў з Японіяй.

2. Аб адстаўцы Чан Кай-шы. Па пэрабаванню Ван Цін-Вее пытанне аб адстаўцы Чан Кай-шы не павіна быць павулі-што паднята японскім урадам на маркванскіх палітычных мэтазгоднасці. Аднак існуе пагадненне паміж Ван Цін-Веем і італьянскімі дыпламатамі, што ў канчатковым выніку трас пэўны час Чан Кай-шы павінен будзе пакінуць уладу і будзе заменен самім Ван Цін-Веем.

3. Аб формальных запэўненнях японскаму ўраду адносна далучэння Кітая да так званых «в'ятыжкомінтэрнаўскага пакта».

Карэспандэнт заўважае, што перагаворы паміж Ван Цін-Веем і італьянскімі дыпламатамі яшчэ прадаўжаюцца.



У Нью-Ёрку адбыўся 2-гі Сусветны кангрэс моладзі, які праходзіць пад знакам барацьбы з фашызмам і вайскай небяспекай. НА ЗДЫМКУ: англійская делегацыя, якая выехала на кангрэс.

АНТЫФАШЫСЦЫЯ ПРАПАГАНДА ў ГЕРМАНІІ

ЛОНДАН, 22 жніўня. (БЕЛТА). Газета «Юнінг стандарт» піша, што, не гледзячы на шматлікія арышты і жорсткія рэпрэсіі, германская паліцыя не ў сілах выкараціць антыфашысцкую прапаганду сярод германскага насельніцтва. На словах газеты, гэтымі днямі ў Берліне з'явілася антыфашысцкая брашура, апублікаваная ад імя «Лігі Германскіх салдат» пад загалоўкам «Салдаты не хочуць вайны».

брашуры гаворыцца: «Мы, германскія салдаты, не хочам вайны і паірэжлівае аб гэтым тых, хто зараз знаходзіцца ва ўладзе ў Германіі. Калі-ж мы будзем уцягнуты ў вайну супроць нашай волі, мы станем на абарону права і дэмакратыі і паступім так, як паступілі нашы 25 таварышоў, перацінушы ў мінутны момант у Чэхаславакію. Вайна прывядзе толькі да разарэння Германіі».

СУСТРЭЧА ГЕНЛЕЙНА З ГІТЛЕРАМ

ПРАГА, 22 жніўня. (БЕЛТА). Як паведамляюць з пайформаваных крыніц, Генлейн тры дні назад сустрэўся з Гітлерам і інфармаваў яго аб сваіх перагаворах з лордам Раўнэманам. Пасля сустрэчы з Гітлерам Генлейн адпаведным чынам «інструктаваў» дэлегацыю генлейнаўскай партыі, якая відаць перагаворы з чэхаславацкім урадам. 28 жніўня Генлейн на чале дэле-

гацыі генлейнаўскай партыі выязджае ў Штутгарт на з'езд арганізацыі «Замежных немцаў» (аб'яднанне германскіх фашысцкіх арганізацый за граніцай). 26 жніўня старшыня парламентарнай фракцыі генлейнаўцаў Кундт выязджае ў Стагольм, дзе апублікаваў нарада гітлераўскіх арганізацый, дзеючых у еўрапейскіх краінах.

ДЗЕЙНАСЦЬ КАМІСІІ ПА РАСЛЕДВАННЮ БАМБАРДЫРОВАК НЕАБАРОНЕННЫХ ГАРАДОЎ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ ІСПАНІІ

ПАРЫЖ, 21 жніўня. (БЕЛТА). Па паведамленню агенства Гавас, члены англійскай камісіі па раследванні павярхоўных бамбардыровак неабароненых гарадоў рэспубліканскай Іспаніі сёння вышлі на самалеце з Алікантэ ў Барселону. Перад гэтым яны ў суправаджэнні грамадзянскага губернатара Алікантэ агітвалі ваколіцы горада і парты Данія, Вільяхойса і Торавіеха, каб пераканалі іх тым, што там няма ваенных аб'ектаў. На чыгуначных шляхах у Алікантэ члены камі-

сіі ўскрылі рад таварных вагонаў, каб высветліць, ці не маюць яны ваенных матэрыялаў. У вагонах былі выяўлены толькі харчовыя тавары. Грамадзянскі губернатар Алікантэ заявіў, што, пачынаючы з 25 мая, горад падвергся 50 бамбардыровак з боку фашысцкай авіяцыі, прычым на яго было скінута каля 1.400 бомб. У выніку гэта ваенная паліцыя фашысцкіх самалетаў у Алікантэ забіла 400 і ранена больш 1.000 чалавек.

АКТЫЎНАСЦЬ ГЕРМАНСКІХ ФАШЫСТАЎ У ПОЛЬШЧЫ

ЛОНДАН, 21 жніўня. (БЕЛТА). Газета «Сендэй таймс» у паведамленні свайго варшаўскага карэспандэнта прыводзіць факты быстра растучай актыўнасці германскіх фашыстаў у Польшчы.

Паводле слоў карэспандэнта, аб'ектам фашысцкай прапаганды стала шматлікая украінская насельніцтва Польшчы, «існуючае незадаволенне якога гітлераўцы хочуць скарыстаць у сваіх інтарэсах».

З гэтай мэтай у Польшчу пачкамі засылаюцца фашысцкія агенты.

Па загаду з Берліна «фюрэрам» фашыстаў у Польшчы назначан нейкі ге-

нерал Зейліскі — былы царскі афіцэр і украінскі нацыяналіст. Штаб-квартира новасфармаванага «фюрэра» знаходзіцца ў Данцыгу.

Германскія фашысты траіць вялікія грошы на сваю прапаганду ў Польшчы.

У гэтым годзе Германія было асінвала для гэтых мэт звыш 1.000.000 фунтаў стэрлінгаў.

Асабліва шырока субсідзіруецца польская прэса. Адной варшаўскай газетай, напрыклад, было атрымана 1.500 фунтаў стэрлінгаў за тое, што знята выпусціла для шырокай польскай публікі спецыяльны нумар, прысвечаны ўхваленню фашызма.

МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬЕТОН АДНОЙЧЫ НОЧЧУ...

У памяшканні вучэбнага пункта Асоавіяхіма, якое знаходзіцца па Комунальна-Набарнай вуліцы, дэжурныі дапрызыўнікі т. Каган і Калачоў. Была п'ятая ліпенскага ноч. Навокал — цішыня. Каган стаў ля акна, любваўся прыгожымі ночы і ўдыхаў поўнаі грудзмі свежага паветра. Стук у дзверы абарваў яго думкі.

— Хто там? Што вам трэба ў такі позні час? (Было 2 гадзіны ночы).

— Адчыніце, гэта мы, — пачуся густы бас.

— Хто гэта — мы?

— Што за донят? Якая вака справа — хто мы. Каму трэба — той ведае!

Далейшыя падзеі разгарнуліся з быстрым маланкі. Чалавек ішч увярэлася ў памяшканне. Воны іх блішччлі ярэсным агнём. Здавалася, што яны прышлі на месца злачынства, накрылі алачынаў і цяпер таржастуюць перамогу. На іх тварох можна было прычытаць: «Ага, палаліся, галубчыкі, цяпер ад нас не ўйці».

— Што вы тут робіце, малыдцы людзі, — начальнічым тонам запытаў адзін з гэсцей.

— Дэжурым, — спакойна адказаў тав. Каган.

— Дэжурныце, ну ну. А чаму вы дэжурныце іменна тут, а не ў іншым месцы? — запытаў той-жа мужчына.

— Тут вучэбны пункт Асоавіяхіма, там і дэжурым.

Гэты адказ не задаволіў гэсцей Яны, як відаць, жадалі пачуць такія словы:

— Выбачайце, калі ласка, мы і самі не ведаем, чаму іменна тут дэжурым. Проста так вышлі.

Які вбў перагаворы звярнуўся да дэжурных:

— Дык вось, грамадзяне, неадкладна аслабнела памяшканне. Давайце, давайце хутчэй убірацца адсюль.

— Вы не маеце права так паступаць, — абурана запратаставалі дэжурныя. Мы отым на паству і не сядзем без распарадкавання тых, хто нас паставіў.

— Хто вас паставіў нас не цікавіць, а займаем вас мы. Разумеете, — мы! Дэжурныя нічога не разумелі.

Каган палпыў да тэлефона. Ён хацеў далажыць начальніку вучэбнага пункта аб адрыўшымся. Але начыня наведвальнікі палчылі лішчч такі разгавор. Дык чаго ў начы час звяніць па тэлефону, трывожыць людзей, перашкаджаць ім спаць... Лошч — не трэба. Яны адштурхнулі Кагана ад

тэлефона і, разгавор з начальнікам не адбыўся.

Чытач запытае: хто яны, гэтыя начы наведвальнікі? шукальнікі прыгод? Дунашкі, выбачайце за выраз, якім не спіша? На гэтыя пытанне мы адкажам хрыку ніжэй.

А пакуль паглядзім, што адбылося далей.

Гэсці вельмі спышаліся. Можна ў іх былі іншыя неадкладныя справы і яны баяліся спыніцца, а можа што інаша. Таму яны ў пажарным парадку выкінулі маемасць вучэбнага пункта Адразу-ж палыліся ложка, сталы, нават прымус. Пейзаж памяшкання не пазнавальна змяніўся. Стройны, бавы выгляд вучэбнага пункта змяніўся на сямейны ачаг а кухонным прыладамі. Вось кароткая гісторыя разыграўшыхся ночы 5 ліпеня 1938 г. падзеі ў гор. Менску па Комунальна-Набарнай вуліцы.

Цяпер адкажам на пытанне — хто гэтыя начы наведвальнікі. У ліку начы «экспедыцыі» былі работнікі мясцовай ППХА — Ганчароў, Аляксандраў, Барыкі. Ім патрэбны былі кватэры. А вучэбны пункт Асоавіяхіма займае памяшканне, ушаўне прыгоднае пад кватэры. І ім гэта памяшканне падыходзіць... Вось яны і рашылі заняць яго.

Гаворыць, што прэзідыум Мяскага горсавета жадаючы аказаць арганізацыі Асоавіяхіма паспешную дапамогу ў наладжванні абароннай работы вынес нават пастанову... аб перадачы памяшкання вучэбнага пункта для засялення пад кватэры.

Сюварыкам БССР забараніў засяленне памяшкання і прапанаваў адчыніць вучэбны пункт Асоавіяхіма. Раптанне было вынесена 17 чэрвеня, а памяшканне занята наперакор гэтай пастанове — 5 ліпеня.

Старшыня горсавета Асоавіяхіма напісаў скаргу ў гарадскую пракуратуру. Адказаў не паспеладла. Напісаў у пракуратуру рэспублікі. Пракуратура рэспублікі перадала справу ў абласную пракуратуру. Абласная пракуратура — у гарадскую пракуратуру. А гарадская пракуратура...

Кароткай кажучы, новыя жыхары спайнона сядзюць у былым памяшканні вучэбнага пункта, вечарамі п'юць чай і ўспамінаюць свой калектыўны набег у цёплую ліпенскую ноч і атрыманую тады перамогу...



ПА ГАРАДАХ І РАЁНАХ РЭСПУБЛІКІ: НА ЗДЫМКУ: новы шматкватэрны дом у Рачыцы. Фото Я. Салавейчыка.

КАНЦЭРТЫ АНСАМБЛЯ ЧЫРВОНААРМЕЙСКОЙ ПЕСНІ І ПЛЯСКІ

У БССР трэці месяц з вялікім поспехам гастролюе ансамбль чырвонаармейскай песні і пляскі Беларускай армейскай амургі. Ён наведваў ужо Магілёў, Віцебск, Оршу, Полацк і іншыя гарады і раёны, дзе даў каля 100 канцэртаў для байцоў, камандзіраў, а таксама ў рабочых клубох і ў парках. У праграме выступленняў — «Казачая дума аб Сталіне», «Почэнка» — музыка Рубінштэйна, «Орленок» — музыка Белая, рускія і украінскія народныя песні і танцы, чырвонаармейскія пляскі і т. д.

У складзе ансамбля — 60 чалавек. Большасць з іх, у тым ліку мастацкі кіраўнік А. Усачоў, — былыя ўдзельнікі чырвонаармейскай мастацкай самадзейнасці. Тут ёсць выдатныя спевакі, плясоўны, баяністы, расказчыкі, як садысты Паўлаў, Вяляў, Наскоў, тэатроры Гаўрылаў, Панамаранка, Зайнаў і іншыя.

Цяпер ансамбль знаходзіцца ў Менску, дзе выступае з канцэртамі ў асялях гарызона. У сталіцы БССР ансамбль прабуе да канца жніўня і ласць рад канцэртаў таксама для працоўных горада.

С. КРАУЦОУ.

ПА ГАРАДАХ І РАЁНАХ

Да XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі ў мястэчку Чырвоныяполе будзе скончана пабудова новага кінатэатра. Кінатэатр разлічан на 300 месцаў.

За ліпень рачынікі райфіндзел вышпаліў дэяржаўнай дапамогі многачынам 234.000 рублёў. Многачынам вымэры А. Борсуц, Е. Гапонанка і інш. атрымалі ад дэяржана на выхаванне дзяцей па 4.000 рублёў кожнай.

ДЗЭННІК

Рэдакцыя газеты «Звязда» сумесна з Гомельскім аб'ектам партыі праводзіць наряду кіраўнікоў металапрацоўчых і дрэвапрацоўчых заводаў і гандлёвых арганізацый гора. Гомеля па пытанню павелічэння выпуску прадметаў шырокага спажывання. На наряду вылікаюцца дырэктары, сакратары парткомаў і начальнікі пэхаў шырскаму прадпрыемстваў металапрацоўчых і дрэвапрацоўчых прамысловасці гора. Гомеля, а таксама кіраўнікі гандлёвай сеткі.

Нарада абдуваецца 26 жніўня, у 6 гадзін вечара, у памяшканні Гомельскага аб'екта партыі.

Вын. аб'язані аднаго рэдактара
Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

Гастрол Віцебскага Вядаржэатра (тэатрык Вядаржэатра)

23 і 24 жніўня

ВАЯНА

Пач. у 8 г. 30 м. веч.

Канца адрыва ў 11.30 да 2 г. дня і ў 5 да 8 г. веч.

Кінатэатр «Чырвоная зорка»

ДРУЗЬЯ ІЗ ТАБОРА

Кінатэатр «Інтэрнацыяналь»

ГРОЗА

ДА НОВАГА НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА

МЕНГОРПРОМГАНДЛЕМ

ВЫПУШЧАНЫ ДА ШКОЛЬНАГА БАЗАРА

ў спецыяльным уноў пабудаваным павільёне, ЯКІ АДКРЫЎСЯ 20 жніўня на Пляцу Вол

СТАБІЛЬНЫЯ ПАДРУЧНІКІ, РОЗНЫЯ ШКОЛЬНЫЯ ПРЫЛАДЫ — алоўны, ручкі, пер'і, ранцы, партфелі і інш.

ШКОЛЬНІКІ!

Усе на школьны БАЗАР!

МЕНГОРПРОМГАНДАЛЬ.

АДКРЫТА ПАДПІСКА

— на —

ИСТОРИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

(УДЗШАУЛЕНАЕ ВЫДАННЕ)

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

Цана ўсяго выдання (15—16 тамоў) — 120 руб.

Цана аднаго тома — 7 р. 50 к.

Задаток пры падпісцы — 7 р. 50 к.

ПЕРШЫ ТОМ ВЫЙДЗЕ З ДРУКУ ў IV кв. г. г.

АДДЕЛ ПАДПІСКІ БЕЛАРУСКАГА АДДЗЯЛЕННЯ КОГ'за.

ЗАВОЧНЫ СЕКТАР

АРШАНСКАГА ДУХАТОВАГА НАСТАЎНІЦКАГА ІНСТЫТУТА

ПРЫЁМ СТУДЭНТАУ-ЗАВОЧНІКАУ

на 1938/39 вучэбны год.

На завочны сектар прымаюцца грамадзяне, маючы сярэнюю асвету, без абмежавання ўзросту. Асобныя спецыяльныя дэспінацыю па асобных прадметах на «выдатна», на астатніх на «добра», прымаюцца без іспытаў.

Наставнікі п'япоўнай сярэдняй і сярэдняй школы, дапушчаныя аўтэстыфікацыі камісіі да вышпалення работы з абавязковым адчыні з'явама за пел'ВНУ, на прадастаўленні павеліч адпаведнага аддзела народнай асветы, прымаюцца без іспытаў.

Наставнікі пачатковай школы, працуючыя або вышпаленыя на работу ў 5-7 класы п'япоўнай сярэдняй школы, па прадастаўленні адпаведных павеліч ад аддзела народнай асветы, пры наступленні ў завочны сектар паддзяраюцца іспытам на літэрауру па мовах і літаратуры, на гісторыю, на мовах і гісторыю. Усе ішчыя грамадзяне прымаюцца іспытаў — па мовах, літаратуры і гісторыі — на літэрауру; па гісторыі, геаграфіі і мовах — на гісторыю і фактывау.

Іспыты праходзяцца па 25 жніўня.

Залічэнне ў лік студэнтаў а 25 жніўня да 1 верасня.

На іспыты прыяжджаць толькі па вышпалі. Завяі і дакументы, якія ір'юваць па адрасу: гора. Орша, вул. Сталіна, 12, завочнаму сектару Наставніцкага інстытута.

ШКОЛА ФЭВ

ПРЫ МАГІЛЁўСКАМ ІПАСКОВАМ ФАБРЫЦ

АВВЯШЧАЕ НАБОР ВУЧНІЎ

па спецыяльнасцям: прадаўшчыкаў, маталышчы і сярэдняадукацыі. Узрост 18—19 гадоў. Адукацыя 7 класаў НСШ.

Вучні абавязначыюцца інтэрнатурам і іспытаў прыяжджэнні — ад 63 да 103 руб., маталышчы і сярэдняадукацыі — ад 51 да 81 руб. Тарыф на выхаванне 10 месцаў ФЭВ рыхтуе кваліфікаваных работчы для фабрыкі.

Завяі прымаюцца да 15 верасня 1938 г. Аб пачатку заняткаў будзе паведамлена асобна.

Да зав'яі неабходна прыкіласці дакументы: аб адукацыі, нараджэнні, аўтабіяграфію, 2 фотакарткі і п'япоўныя марак на 60 кап. для адказу. Правад зав'яічымі аплываюцца.

Адрас: гора. Магілёў, Выхаўскае шасе, барак № 4, школа ФЭВ.

ДЫРЭКЦЫЯ.

КІНО-ДЖАЗ

І вялікая цырыякаль праграма

Білеты ў касе п'яра а 12—2 і а 5—8.30 г. веч. Пачаткі ў 9 г.

МЕНСКІ ЗАВЕТЭХНІКУМ

(Курсавошчыка)

ПАВЕДАМЛЕННЕ

ШТО ПРЫЁМ ЗАЯУ ПРАДОЎЖАН

да 28 жніўня г. г.

ДЫРЭКЦЫЯ.

Ментэлоў, вівэрмар НКГ СССР

3 20 па 31 жніўня

на Пляцу Волі,

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ УНІВЕРСАГУ

(Сонечка, 43)

і ў дзіцячым філіяле

(Рог Ленінскай і Советскай)

арганізаван

ШКОЛЬНЫ БАЗАР.

УСЕ ДІЯ ШКОЛЬНІКАУ: ПРЫЛАДЫ, ПЕР'І, РУЧКІ, РАТАВАЛЬНЫ ЛІНЕВКІ, ТРАНСПААРШЫ і рад іншых тавараў для школьнай.

ВАШЫ І ВУЧНЫ УСЕ НА ШКОЛЬНЫ БАЗАР!

МЕНСКІ НЕДІНСТАТЎ ІМЯ А. М. ГОРГАГА

авв'яшчае НАБОР СТУДЭНТАЎ

на 1938-39 вучэбны год

на першы курс ВЕЧЭРНЯГА АДДЗЯЛЕННЯ НАСТУПНЫХ ФАКУЛЬТЭТАУ:

1. ФАКУЛЬТЭТ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ.

2. ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ.

3. ДАШКОЛЬНЫ ФАКУЛЬТЭТ.

У інстытут прымаюцца настаўнікі, бібліятэчныя работнікі, работнікі дашкольных устаноў і дзіцячых ламоў, маючы закончаную сярэнюю асвету (16-годова, тэхнікум, рабфак і асобы, эканамічны 9-году да 1935 года).

Паступаючыя ў інстытут павіны здаваць іспыты па наступных прадметах: па рускай і беларускай мовах (іспісмова і вусна), рускай і беларускай літаратуры, палітграмаце, матэматыцы (іспісмова і вусна), фізіцы, хіміі і па адной а зямжыкаў моў (англійскай, французскай, нямецкай) па выбару паступаючага. Паступаючыя на факультэт мовы і літаратуры дадаюцца адчыні іспыты па гісторыі і геаграфіі.

Прыём аду да 5 верасня.

Завяі палуюцца на імя нам. дырэктара МПІ на вечэрняй інстытуту з укааннем факультэта. Да зав'яі прыкладваюцца наступныя дакументы: падабрана аўтабіяграфія, атэстат аб сканчэнні сярэдняй школы (у аргіналі), 2 фотакарткі, асабныя чыны дэяржэатонаў. Папарт прадаўшчыка асабна.

Прыём іспытаў з 5 па 20 верасня.

Адрас інстытута: гора. Менск. Універсітэцкі гарвалок. Галоўны корпус, другі паверх, пакой 230. Тэл. 34-37. Прыём з 6 да 9 гадзін вечара.

ДЫРЭКЦЫЯ.